

**БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

**Кафедра таможенного дела
Аннотация к дипломной работе**

**«ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ВЗАИМНОГО
ПРИЗНАНИЯ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОПЕРАТОРА: МЕЖДУНАРОДНЫЙ И
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ»**

**ОСТРОВСКАЯ
Анна Олеговна**

Научный руководитель:
кандидат исторических наук,
доцент В.В. Ляховский

Минск

2019

АНАТАЦЫЯ

Дыпломная работа ўключае 94 старонкі, 78 крыніц, 6 дадаткаў, 4 табліцы, 2 малюнка.

Ключавыя словы: РАМАЧНЫЯ СТАНДАРТЫ БЯСПЕКІ ВТАМО, УПАЎНАВАЖАНЫ ЭКАНАМІЧНЫ АПЕРАТАР, УЗАЕМНАЕ ПРЫЗНАННЕ, РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, КІТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЭСПУБЛІКА, ЕЎРАЗІЙСКІ ЭКАНАМІЧНЫ САЮЗ, МЫТНАЕ РЭГУЛЯВАННЕ, ЗНЕШНЕЭКАНАМІЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ ДЗЯРЖАЎНА-ПРЫВАТНАЕ ПАРТНЁРСТВА.

Мэта даследавання: даць сучасную інтэрпрэтацыю прававога статусу інстытута УЭА на міжнароднай арэне, ахарактарызаваць міжнародную практыку ўзаемнага прызнання УЭА і прадставіць канкрэтныя практычныя рэкамендацыі для рэалізацыі ўзаемнага прызнання УЭА Рэспублікі Беларусь і КНР.

Метады даследавання: інстытуцыянальны, функцыянальны, статыстычны, метады параўнальнага аналізу, а таксама агульнанавуковыя метады даследавання: апісанне, параўнанне, аналіз, сінтэз, абагульненне, аналогія, індукцыя і класіфікацыя.

Аб'ект даследавання: міжнароднае супрацоўніцтва, звязанае з развіццём партнёрскіх адносін мытных органаў і ўдзельнікаў ЗЭД.

Прадмет даследавання: міжнародна-прававыя і арганізацыйныя аспекты ўзаемнага прызнання на двухбаковай аснове інстытута УЭА.

Атрыманыя вынікі. У дыпломнай рабоце былі разгледжаны арганізацыйна-прававыя асновы функцыянавання інстытута УЭА на нацыянальным і міжнародным узроўні; вывучана існуючая міжнародна-прававая практыка ўзаемнага прызнання нацыянальных праграм УЭА. У выніку праведзенага даследавання былі распрацаваны практычныя рэкамендацыі, якія варта ўлічваць пры рэалізацыі пагаднення аб узаемным прызнанні УЭА, у прыватнасці, у рамках міждзяржаўнага супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь і КНР. Прадстаўленыя рэкамендацыі з'яўляюцца аўтарскай распрацоўкай і могуць быць выкарыстаны ў практычнай дзейнасці мытнымі organami.

Дакладнасць матэрыялаў і апрацацыя вынікаў дыпломнай работы. Дадзеная праца атрымала неабходную навуковую апрацацыю: у рамках секцыі «міжнародная лагістыка» на 75-й навукова-практычнай канферэнцыі студэнтаў і магістрантаў БДУ (Мінск, 2018) даклад суіскальніка быў удастоены дыплама 2-й ступені. Вынікі даследавання таксама былі прадстаўлены на II-ой Рэспубліканскай навукова-практычнай канферэнцыі маладых навукоўцаў «Міжнародная лагістыка: праблемы і перспектывы» (Мінск, 2018) і на рэспубліканскім конкурсе навуковых прац студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь у 2018 г.

Галіна практычнага выкарыстання: прадстаўленыя практычныя рэкамендацыі могуць быць выкарыстаны ў сістэме кіравання мытнымі organami, а таксама ў якасці аналітычнага матэрыялу для далейшых навуковых распрацовак па названай тэме.

АННОТАЦИЯ

Дипломная работа включает 94 страницы, 78 источников, 6 приложений, 3 таблицы, 2 рисунка.

Ключевые слова: РАМОЧНЫЕ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВТАМО, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР, ВЗАИМНОЕ ПРИЗНАНИЕ, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА, ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ, ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ, ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО.

Цель исследования: дать современную интерпретацию правового статуса института УЭО на международной арене, охарактеризовать международную практику взаимного признания УЭО и представить конкретные практические рекомендации для реализации взаимного признания УЭО Республики Беларусь и КНР.

Методы исследования: институциональный, функциональный, статистический, метод сравнительного анализа, а также общенаучные методы исследования: описание, сравнение, анализ, синтез, обобщение, аналогия, индукция и классификация.

Объект исследования: международное сотрудничество, связанное с развитием партнёрских отношений таможенных органов и участников ВЭД.

Предмет исследования: международно-правовые и организационные аспекты взаимного признания на двухсторонней основе института УЭО.

Полученные результаты. В работе были рассмотрены организационно-правовые основы функционирования института УЭО на национальном и международном уровне; изучена существующая международно-правовая практика взаимного признания национальных программ УЭО. В результате проведенного исследования были разработаны практические рекомендации, которые следует учитывать при реализации соглашения о взаимном признании УЭО, в частности, в рамках межгосударственного сотрудничества Республики Беларусь и КНР. Представленные рекомендации являются авторской разработкой и могут быть использованы в практической деятельности таможенными органами.

Достоверность материалов и апробация результатов дипломной работы. Данная работа получила необходимую научную апробацию: в рамках секции «Международная логистика» на 75-й научно-практической конференции студентов и магистрантов БГУ (Минск, 2018) доклад соискателя был удостоен диплома 2-й степени. Результаты исследования также были представлены на II-ой Республиканской научно-практической конференции молодых ученых «Международная логистика: проблемы и перспективы» (Минск, 2018) и на Республиканском конкурсе научных работ студентов, магистрантов и аспирантов Министерства образования Республики Беларусь в 2018 г.

Область практического применения: представленные практические рекомендации могут быть использованы в системе управления таможенными органами, а также в качестве аналитического материала для дальнейших научных разработок по указанной теме.

ANNOTATION

Thesis includes 94 pages, 78 sources, 6 appendixes, 3 tables, 2 pictures.

Key words: WCO SAFE FRAMEWORK OF STANDARDS, AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR, MUTUAL RECOGNITION, REPUBLIC OF BELARUS, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, EURASIAN ECONOMIC UNION, CUSTOMS REGULATION, FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY, PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP.

Research objective: to give a modern interpretation of the legal status of the Institute of AEO in the international arena, to characterize the international practice of mutual recognition of AEOs and to present specific practical recommendations for the implementation of mutual recognition of AEOs of the Republic of Belarus and the PRC.

Research methods: institutional, functional, statistical, comparative analysis method, as well as general scientific research methods: description, comparison, analysis, synthesis, generalization, analogy, induction and classification.

Object of the research: international cooperation related to the development of partnerships of customs authorities and participants of foreign economic activity.

Subject of the research: international legal and organizational aspects of mutual recognition on a bilateral basis of the Institute of AEO.

Results of the work. In the work were considered the organizational and legal basis for the functioning of the Institute of AEO at the national and international level; studied the existing international legal practice of mutual recognition of national AEO programs. As a result of the study, practical recommendations were developed. They should be taken into account in the implementation of the agreement on mutual recognition of AEO, in particular, within the framework of interstate cooperation between the Republic of Belarus and China. The presented recommendations are the author's development and can be used in practice by customs authorities.

Authenticity of the materials and approbation of the results of the thesis. This work received the necessary scientific approbation: a in the framework of the "International Logistics" section at the 75th scientific-practical conference of students and undergraduates of the Belarusian State University (Minsk, 2018), the applicant's report was awarded a 2nd degree diploma at the 75th scientific and practical conference of students and undergraduates. The results of the study were also presented at the II-nd Republican scientific-practical conference of young scientists «International Logistics: Problems and Prospects» (Minsk, 2018) and at the Republican competition of scientific works of students, undergraduates and graduate students of the Ministry of Education of the Republic of Belarus in 2018.

Area of practical application: he presented practical recommendations can be used in the system of management of customs authorities, as well as analytical material for further scientific research on this topic.